

іскри

ільвіні

582

Г.П.Б. в ЛНГРУ
Б. 1934 г.
Ант № 203



№ 5



май 1934,

ОРГАН ЦК ЛКСМБ: НАРКАМАСВЕТЫ

МАЙ 1934 № 5

ЗА СОВЕЦКУЮ АЎСТРЫЮ


Гэта было ў лютым "месяцы". Рабочыя Аўстрыі са зброяй у руках выступілі супроты фашыстаў. На вуліцах Вены і другіх гарадоў былі пабудаваны барыкады.

Некалькі дзён, без сну, без яды, адважна змагаліся рабочыя за сваю ўладу, за совецкую Аўстрыю.

Тысячы дзяцей дапамагалі сваім бацькам у гэтым змаганні. Яны падносилі патроны, будавалі барыкады, былі добрымі разведчыкамі. У адным рабочым раёне 12-гадовы хлопчык выбег з рэвольверам у руцэ наступрач фашыстам і пачаў страліць у Ix. Фашысты зверскі расправіліся над гэтым хлопчыкам—юным героям.

Фашысты выставілі супроты рабочых усе свае ўзброенныя сілы. У ход былі пушчаны цяжкія гарматы, бранявікі, самалёты. Усе рабочыя кварталы Вены і другіх гарадоў фашысты разграбілі снарадамі. Адны руіны засталіся на месцы многіх дамоў.

Гераічна змагаліся рабочыя і Ix дзеци. Але яны былі разбіты. Многія несвядомыя рабочыя знаходзіліся ў партыі соцыял-дэмакратаў. Правадыры гэтай партыі даўно ужо сталі лакеямі буржуазіі. Яны і на гэты раз пастараліся зрабіць сё, каб перамаглі фашысты.



Фашысты бязлітасна, пазверску распраўляліся над героямі паўстання.

Нядаўна ў Москву прыехала 311 рабочых—удзельнікаў паўстання. Ім удалося вырвацца з крыявавых лап фашыстаў. Сярод іх знаходзіцца 5 дзяцей.

Але на гэтым барацьба за совецкую Аўстрыю не спынілася.

Рабочыя—удзельнікі паўстання, быўшыя соцыял-дэмакраты—зразумелі зараз, што толькі пад кірауніцтвам комуnistычнай партыі яны перамогуць усіх сваіх ворагаў.

НАДЗЯ АСТАШКА

29

56

23 мая споўнілася 10 год з дня прыняцця піонерскай організацыяй высокага і ганаровага імя правадыра працоўных усяго свету — Владзіміра Ільіча Леніна.

У радах піонерскай організацыі растуць мільёны юных ленінцаў. Надзя Асташка — быўшая піонерка — зараз з'яўляецца комсамолкай, лепшай з лепшых работніц на сваёй фабрыцы.

Кожны актывіст і піонер павінен старацца стаць у будучым такім, як Надзя Асташка, як тысячи других выдатных работнікаў — герояў соцыялістычнага будаўніцтва.

Неахвотна ўспамінае свае дзіцячыя гады Надзя Асташка. Зусім малою была яна, як памерлі бацькі. Шасцёра дзяцей засталося сіротамі. Па белым свеце разышліся яны здабываць сабе кавалак хлеба. Надзя засталася за няньку ў аднаго гаспадара.

Як хацеў, так здзекваўся гаспадар: і дзіця даглядай і другую работу рабі. Пашкадаваць не было каму, паскардзіцца — таксама не было каму. Ад аднаго гаспадара Надзя трапляла да другога, але і той быў не лепшы: за нікчэмную плату кожны вымагаў не-пасільнай работы.

У 1925 годзе 12-гадовая Надзя трапіла ў Віцебскую дзіцячу комуну. Ад гэтага часу для Надзі пачынаецца новае жыццё. У комуне адразу ж паслалі яе ў школу, а праз некаторы час Надзя становіцца піонеркай. Была важкай звязна.

1929 год застае Надзю ў фабрычно-заводской школе швейнікаў. Шчыра вучыцца Надзя і тут. Лепшай ударніцай канчае яна школу. За добрую вучобу Надзю прэміравалі.

Скончыўши школу, Надзя паступіла на швейную фабрыку „Сцяг індустрыялізацыі“. Тут для яе адкрылася шырокое поле работы. Маладзёжная брыгада, у якую паслалі Надзю, адставала, недавыконвала свой план. Надзя становіцца адным з першых арганізатараў прыкладнай работы: яна разам з другімі змагаеца з недахопамі, з недысцыплінаванасцю. Тым работнікам, што адставалі, брыгада калектыўна дапамагала, падцягвала іх за сабой.



Неўзабаве брыгада выйшла ў першыя рады і ўвесь час змагаецца за тое, каб быць па першым месцы, працаўшы лепш, даваць другім прыклад.

Летась у дзень святкавання 15-й гадавіны Ўсесаюзнага ленінскага комсамола, Цэнтральны Выканаўчы Камітэт СССР узнагародзіў ордэнам Леніна 34-х комсамольцаў-ударнікаў. Сярод іх — Надзя Асташка, лепшая ўдарніца-комсамолка Віцебскай швейнай фабрыкі „Сцяг Індустрыялізацыі“.

Такі шлях Надзі. З былой нянькі, потым вучаніцы-піонеркі Надзя становіцца кваліфікаванай работніцай. Яна паўдарнаму працуе і атрымлівае за гэта вышэйшую ўзнагароду — орден Леніна.

З Надзі Асташкі, лепшай ударніцы-комсамолкі, бяруць прыклад многія работніцы, і рабочыя.

А. П.

АПАВЯДАННЕ ПРА ГЕРОЕУ

1. Зноў у дарогу

Отто Юльевічу Шмідту, начальніку галоўнага кірауніцтва Паўночнага шляху, прынеслі з Соўнаркома сіні пакет. Ён асцярожна разарваў пакет і, прачытаўшы невялічкую паперку, з радаснай усмешкаю сказаў:

— Ідзем зноў на Поўнач!

З Соўнаркома Отто Юльевічу паведамлялі, што ён прызначаецца начальнікам Паўночнай экспедыцыі*). З вялікаю радасцю прыняў Отто Юльевіч даручэнне совецкага ўрада і адразу ж узяўся за работу. Перш-на-перш трэба было падабраць добра, спактыкава-нага капитана карабля, падабраць добрую, вынослівую каманду.

Гэтаю справаю Отто Юльевіч і заняўся. Капітанам ён запрасіў таварыша Вароніна, які ўжо некалькі разоў быў у Паўночных экспедыцыях. Той з прыемнасцю згадзіўся.

І вось улетку 1933 года на новым караблі-ледаколе „Чэлюскін“ экспедыцыя выехала ў дарогу. Пяць суроўых паўночных марэй—Барэнцева, Карскае, Усходня-Сібірскае, мора Лапцевых і Чукоцкае — трэба было прыйсці „Чэлюскіну“.

2. У льдах халоднай Поўначы

Доўгі час ледзянай Поўнач была загадкай для людзей. Нарэшце знайшліся смельчакі заглянуць у нязведенныя прасторы. Гэта справа была надзвычайнай рызыкай, бо та-



ОТТО ЮЛЬЕВІЧ ШМІДТ.

кіх вялікіх караблёў-ледаколаў, якія ёсьць цяпер, тады не было. Ды і дапамогі на доследы буржуазныя краіны не давалі; калі-ж і давалі часам, дык зусім нікчэмную. Часта гэтыя даследчыкі гінулі ў ледзянай пустыні, але справу іх не пакідалі другія.

І толькі адважныя, бесстрашныя большэвікі па-сапраўднаму ўзяліся за вывучэнне і асваенне далёкай Поўначы. На многіх астравах ёсьць ужо совецкія радыёстанцыі. Там жывуць нашы вучоныя.

Кожны год карабель адвозіць на астравы новых людзей—змену зімоўшчыкам. Адны людзі там доўга жыць не могуць.

„Чэлюскін“ таксама вёз змену зімоўшчыкам на востраў Врангеля і будаўнічы матар'ял для палаянічых.

Пануры выгляд маюць лёдавыя паўночныя моры. Куды ні глянеш—белыя горы, белыя палі лёду. Толькі сям-там паміж вялізарных крыг блішчыць цёмная шчыліна вады. Па гэтых „шчылінах“ прабіраецца ледакол „Чэлюскін“. Сустрэнецца малая крыга—разаб'е яе, падбярэ пад сябе і плыве далей. Зага-родзіць дарогу вялікая—абыйдзе яе.

Так, з вялікімі труднасцямі, прабіваўся „Чэлюскін“ праз лёдавыя палі. І вось нарэшце такі падышоў ён зусім блізка да вострава Врангеля. Але з Заходняга боку вострава быў абкружаны крыгамі—падплысці нельга. Тады вылецелі з карабля на самалёце ў разведку і даведаліся, што з другога боку вострава лёду няма.

*) Экспедыцыя—група людзей, якія праводзіць доследы.

Пайшлі ў адход. Але і тут здарылася тое, на што не спадзяваліся—карабель абкружылі крыгі і пагналі цячэнне зусім у другі бок—у Берынгаву пратоку, к Тіхаму акіяну.

Як не змагаліся, захопленыя крыгамі ў палон чэлюскінцы, але вырабіцца не змаглі: на гэты раз крыгі аказаўся ўпартымі і непаслушнымі.


Каля 5 кілометраў заставалася праплысці „Чэлюскіну“ разам з крыгамі, каб выбрацца на волю, у просторныя чистыя воды Тіхага акіяна. Але раптам пачалі дзмуць вялікія вятры. Яны нагналі з акіяна многа вады ў Берынгаву пратоку, і крыгі з караблём паплылі назад, на Поўнач.

3. На лёдзе

Выбрацца з лёдавых крыг „Чэлюскін“ не можа. Прыходзіцца чакаць, калі яны самі вызываць.

Так больш за 3 месяцы плаваў палонны „Чэлюскін“.

Алла Буйко—тробхгадовая дачка начальніка вострава Врангеля. Яна разам з маткай была на „Чэлюскіне“. Выратаваў яе лётчык Ляпідзейскі.



Ледакол „Чэлюскін“

Але 13 лютага пасля абеду інструменты паказалі, што крыгі заварушыліся. Данёсся страшэнны шум — пачалося самое жахлівае ў моры: адна крыга з трэскам папаўзла на другую, а тая на трэцюю...

На караблі трывога... Усе людзі напагатове і чакаюць толькі загада капитана.

— Трэба ратавацца, — вырашае таварыш Варонін і дае спакойны загад:—Усе на выгрузку!

Закіпела ўпартая работа. Працавалі дружна, але без ніякага страху. А навакол бушуе мяцеліца ды пячэ 30 градусны мароз.

За 2 гадзіны выгрузілі на лёд запас продуктаў на 2 месяцы, выгрузілі пасцелі, цёплую вопратку, усе карабельныя прылады, дакуманты, навуковыя аппараты, дзенінкі, чарцяжы „Чэлюскіна“, шлюпкі (лодкі) і самалёт, што быў на караблі. Усёю





А. Ляпідзэ ўскі.



Н. Каманін.



В. Молака ў.

работаю кіравалі Отто Юльевіч Шмідт і капітан Варонін.

І толькі тады, калі крыга пачала падбіраць пад сябе пярэднюю частку ледакола — нос (карабель быў даўжынёю $94\frac{1}{2}$ метры, шырынёю $16\frac{1}{2}$ мэтраў і вышынёю $6\frac{1}{2}$ метраў), капітан коратка загадаў:

— Усе на лёд!

Выйшлі ўсе на лёд, толькі адзін комсамолец Магілевіч выпадковая загінуў разам з караблём. Агледзеліся чэлюскінцы кругом — пустка. Шкода стала цёплых утульных кают (пакой-чыкаў), але нічога не зробіш. Не да твару сумаваць большэвікам — зараз-жа прыступілі да пабудовы лагера з палатак.

Асталяваліся як след і перадалі па радыё прыбярэжным радыёстанцыям вестку аб гібелі карабля.

У Москве адразу-ж, як толькі было атрымана паведамленне пра здарэнне з ледаколам, совецкі ўрад стварыў камісію па выратаванню чэлюскінцаў. Старшынёю гэтай камісіі быў вызначан намеснік старшыні Соўнаркома ССР таварыш Куйбышэў.

4. Героі Совецкага Саюза

Штодня перадавалі чэлюскінцы на бераг весткі аб сваім здароўі, аб надвор'і. Бадзёрыя, упэўненыя, чэлюскінцы ведалі, што на далёкай Поўначы яны не адны: аб іх дбае совецкі ўрад, за іхным жыццём сочыць уся совецкая грамадскасць, увесь свет. І з Москвы таксама штодня перадавалі ў лагер аб tym, што робіцца для іх выратавання.

Самалёты, пад кірауніцтвам найлепшых лётчыкаў, аэрасані, паразоды, выдатны ледакол „Красін“ — усё было накіравана на Поўнач. Не змогуць далацца самалёты, дык дойдзе ледакол „Красін“.

— Чэлюскінцы будуць выратаваны сваімі сіламі — заяўіў совецкі ўрад.

Цяжка змагацца з паўночнаю прыродай. Усходзіцца пурга (мяцеліца) — свету не відаць: нельга ляцець самалёту ў лагер! Здаецца вось ужо добрае надвор'е — падымецца самалёт угору, праляціць трохі, а гэтым часам густы туман засцеле ўсё навокал і самалёт варочаецца назад.

Нарэшце 5 сакавіка выдалася добрае надвор'е. Лётчык Ляпідзэ ўскі, які знаходзіўся найбліжэй да лагера, перад адлётам у гэты дзень сказаў:

— Ну, сягоння вярнуся з чэлюскінцамі.

І сапраўды на гэты раз Ляпідзеўскі апусціўся ў лагеры Шмідта. Ён узяў адтуль 10 жанчын і двое дзяцей і прывёз на бераг у пасёлак Уэлен.

У лагеры засталося яшчэ 89 чалавек. Але назаўтра пагода змянілася—самалёт больш не вылецеў.

І толькі 7 красавіка лётчык Каманін і Молакаў зусім з другога боку, перамогши вялікія перашкоды, даляцелі да лагера Шмідта і ўзялі 5 чэлюскінцаў.

К гэтаму часу прыляцелі на дапамогу лётчыкі Даронін і Вадап'янаў. Яны ляцелі з Хабараўска праз высокія горы, ахутаныя туманамі. Праз гэтыя горы ніхто яшчэ не пералітаў. Яны зрабілі каля 5 тыс. кілометраў.

І нарэшце, крыху пазней, прыляцелі Леванеўскі і Слепнёў.

На працягу 6 дзён усе чэлюскінцы былі выратаваны. 13 красавіка вылецелі з лагера астатнія 6 чалавек, пакінуўшы на крызе чырвоны сцяг. Начальніка экспедыцыі Otto Юльевіча Шмідта, які захварэў у лагеры, адразу-ж на самалёце павезлі ў Амерыку лячыцца.

Уся наша краіна, увесь свет віталі совецкіх героеў-лётчыкаў. Нават нашы ворагі вымушаны былі признаць, што совецкія самалёты адны з лепшых, а лётчыкі — самыя адважныя людзі ў свеце.

За адважную геройскую работу лётчыкам Ляпідзеўскуму, Леванеўскуму, Молакаву, Каманіну, Слепнёву, Вадап'янову і Дароніну ўрад прысвоіў званне Герояў Савецкага Саюза. Яны першыя ў Саюзе атрымалі такую высокую ўзнагароду. Апрача таго ўсе гэтыя лётчыкі ўзнагароджаны ордэнам Леніна.

А ўсе чэлюскінцы за выключную мужнасць і дысцыплінаванасць, праяўленую пры гібелі „Чэлюскіна“, ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Звязды.



I. Даронін.



M. Вадап'янов.



M. Слепнёў.



S. Леванеўскі.

МЕДЗВЯНЯТЫ

Апавяданне і малюнкі
Е. ЧАРУШЫНА



Ёсць такая вёска, называецца Малыя Сосны. Малыя не таму, што сосны ў лесе ніевялікія, а таму, што бліжэйшая ад гэтай вёска завецца Вялікія Сосны. Значыць, каб не змешваць з той, другой.

У самым густым вялікім лесе размясціліся гэтая Малыя Сосны.

Вось у гэтым лесе і забілі зімой мядзведзіцу. У бярлозе забілі. А мядзведзіца нідаўна сплючы двух медзянят радзіла. Мядзведзіцы—яны ў бярлозе сонныя шчэнняцца.

Медзянят абодвух паляўнічых ў шапку палажылі—абое змясціліся ў шапцы. Малень-кія яны былі, ледзь-ледзь на свет глядзелі.

Прынеслі іх зімой у вёску Малыя Сосны да Параскі Іванаўны ў хату. Яе муж якраз і забіў мядзведзіцу. Прынеслі медзянят у хату, кінулі пад лаву на аўчыну, на стары кожух. Там і сталі яны жыць.

Параска Іванаўна сама ім соскі зрабіла. Узяла дзве бутэлькі, цёплага малачка наліла—вось і соскі. Ляжаць медзяняты на кожусе,

з бутэлькамі. Спянь, ссуць малако, чмокаюць і растуць патроху.

Спачатку з кожуха не злазілі, а потым і па хаце сталі поўзаць.


Растуць медзяняты нішто сабе. Толькі аднаго разу медзяння адно чуць не памерла з перапалоху. А было так. Курэй прынеслі ў хату. Мароз быў на дварэ такі, што вароны наляту замярзлі,—вось курэй і прынеслі, каб ад холаду выратаваць. Адно медзяння выкацілася з-пад лавы на іх паглядзець. Тут певень на яго і накінуўся. І давай біць. Ды як біў! І крыллямі махаў, і дзюбай кляваў,—проста азвярэў певень.

Медзяння беднае толькі раве,—не ведае, што яму і рабіць, як бараніцца, лапамі як чалавек вочы закрывае і раве.

Ледзве яго адратавалі. Ледзве ад пеўня адабралі. На рукі паднялі, а певень угору скача, як сабака які,—яшчэ разок дзеўбануць хоча.

Дні са тры пасля таго не сыходзіла з кожуха медзянятка. Думалі, што канец яму будзе. Але нічога, жывым асталося.

Да вясны падраслі, падужэлі медзяняты. А улетку ўже



куды большая за кошку
сталі — з маленькаса сабаку.

Такія дурасліўцы выраслі—
то гаршок са стала абернуць,
то вілкі з качарэніка схаваюць, то з падушкі пер'е
выпусцяць. І пад нагамі ўсё
круцяцца, перашкаджаюць
гаспадыні Парасцы Іванаўне.
А на вуліцу пойдуць — су-
седзям бяды нямала наро-
бяць.

Бядуе гаспадыня. „І калі
іх ужо ад мяне ў горад пра-
дадуць?“

А ў горад з Малых Сосен не так то лёгка выбрацца.
Так і жывуць медзвяніты ў вёсцы.


Прышоў я аднаго разу ў Малыя Сосны
на паляваніе. Сказаі мне, што мядзвяніты
тут ёсць. Я і пайшоў іх паглядзець.

Пытаюся ў гаспадыні:

— Дзе твае медзвяніты?

— Ды на волі,—кажа,—забаўляюцца.

Выходжу на двор, гляджу, — няма нікога.
Раптам — хлоп. Перад самым майм носам
цагліна праляцела, з страхі звалілася. Адско-
чыўся я, глянуў на страху. А там медзвяніты
сидзяць. Работай заняты: комін па
цаглінцы разбіраюць. Адарвуць цаглінку
і спусцяць яе па страсе. Цаглінка паўзе



уніз, шуршыць. Медзвяніты і слухаюць сабе. Падабаецца ім гэта, як шуршыць. Яны набок галаву нахіляюць і слухаюць. Адно медзвянія нават кончык языка высунула ад такога здавальненія.

Прагналі іх са страхі,
нашлёпала медзвяніят гаспадыня.

А ўвечары прыйшлі суседзі і таксама скардзяцца:
медзвяніты на трох хатах
разбурылі коміны. Ды гэта
не ўсё,—у сярэдзіну комінаў
цаглін яшчэ панакідалі. Сталі
гаспадыні ў печы паліць,

а дым не ў комін ідзе, а ў хату валіць назад.

Упрасіла мяне Параска Іванаўна купіць
медзвяніят. Я згадзіўся і забраў іх у горад.
Спачатку на вяровачцы вёў, а як у лес
прывёў, зняў вяровачку — самі цайшлі. Ба-
яцца астасцца. Лесу баяцца. Лес ім, як чужы,
страшны.

Гэтак двое сутак мы з імі ішлі. Дайшлі
да горада, тут я іх зноў на вяровачцы павёў.

Сабак колкі назбягалася, дзяней, ды
і дарослыя таксама спыняюцца—глядзяць.

Прадаў я маіх маласосенскіх үліганаў
у заалагічны сад, адтуль іх проста ў Гер-
манію адправілі. Памянялі на зебру пала-
сатую—афрыканскага каня.



МІХАСЁВЫ

ПРЫГОДЫ

Малюнкі В. Тихановіча

(ПРАЦЯГ).

Звярнулі з дарогі ў барок,
Агледзелі першы грудок—
Пуста, адны мухаморы.
Вось горка. На горцы пясок.
Яловец. Сям-там верасок,
Сям-там равочкі-разоры.
І чуецца радасны крык—
Гукае Міхась: „баравік“!
І сам прысядае на дол
Ды вочкамі водзіць вакол.
Аж зірк—між калючак
Другі капялюшык!
І што за асова!
Краса і аздоба!



Не чорны—хутчэй сіаваты.
Дзяблёлы, таўсматы.
На ёмкім камлі
Сядзіць пры зямлі,
Як нейкі асесар
Ці важны прафесар.

Ну, проста не зводзіў-бы воч.
Аж глянуў—і трэці наўзбоч!
І радасьць Міхася забрала,
Міхасева сэрца ўзыграла.
Ён радасны справіў галас:
— Сюды ідзі, тата!
Грыбоў тут багата—
Баравіковы калгас!—
Акрыяў яго дух,
Забраў яго рух.
Ён тупае, ходзіць,
Вачэй з іх не зводзіць,
Разгортвае шышкі.
— Ну, што-ж?
Ідзіце, брацішкі,
У кош!—
Ды грыбнік Міхась наш не прости:
Спрыяе ён грыбнаму росту—
З карэнчыкам не вырывае,
А ножыкам—чык!
Каб вырас другі баравік:
Ад корана нітка адходзіць жывая.

А з нітачак гэтых,
Што йдуць ад карэння,
Новае выйдзе
Грыбоў пакаленне.
Вось у чым штука—
Грыбная наука.

Хадзілі па горцы туды і сюды,
Хавалі на выраст грыбок малады:
Ростам з арэх—
Браць такіх грэх...
Багатая ім тут спажыва была:
Грыбоў каля сотні ім горка дала.
Ды што за грыбочки на горачцы той!
І горку назвалі яны „Залатой“.
Другія мясцінкі пайшли аглядаць,

ЯКУБ КОЛАС


Дзе водзіцца гэта грубная знаць.
Груды, пералескі, ускрайкі баркоў,
Дарожкі і сцежкі паміж хвайнікоў.
Снуюць, агляджаюць ву, кожны гарбок,
Уздушынку доля, галікі, ламок.
І бачыць Міхаська—мільгнуў баравік!
Ён весь захадзіўся, як той рухавік.
Падбег, прысядае дызорыць, як хорт.
Аж глянуў—паганка!
Бадай цябе чорт!
Такую зрабіла абразу.
Узлаваўся Міхась:
З корацем вырваў паганку-заразу
Ды аб пень яе лясь!
А сам азірнуўся, малі наш буян—
Ці бачыў хто ў лесе яго той падман?
А следам за гэтым другая праява,
Хоць смешная трохі ды болей цікава.
Вось грудок—
Пажарок—
Лес гарэў калісці.
Бачыць—лом,
Моху ком
І сухое лісце.
Можа тут
Шалапут
Баравік стаіўся?
Ды не вер,
Брат, цяпер:
Раз ужо змыліўся!
Ён зірнуў,
Капарнуў
І назад адскочыў.
Там залёг
У бярлог
Калючи клубочак!
Не сцярпеў,
Паглядзеў,
Што-ж гэта быць можа?
І пазнаў.
Загукаў:
— Тата, а вось вожы!
Вожык звіўся ў клубок
І маўчок—
І не чхне хітруга.
Дай-жа глянуць, другік,
Галубок,
Што ты за звяруга!
Пакажыся ты нам
Сам на сам
Без сваіх іглятак.
Раскалалі, а там,
Тroe важанятак!
І калюшацак пук

І ні ног, ні шыі.
А бадай іх кадук—
Смешныя-ж якія!
Пацеўши з іх наш хлапец—
Ну, і стварэнні на свеце!
Закрыў ён курганік-капец
І сказаў ім: „жывеце!“
Агледзеўши ўсе хвайнікі,
Грыбныя мясціны,
Груды, раўчавіны,
Ідуць у барок грыбнікі.
Цікавае месца—барок.
Таўшчэзныя хвоі
Стаяць у спакоі
І ўесь аздаўляюць лясок.
Навокала вольны прастор,
І тут іх сямейка,
Сасняк-самасейка,
Як шпотачка поверсе гор.
І любіць Міхаська барок
І хвою старую,
Што хлопца чаруе.
І здзіўлены пестуе зрок.
А ладная хвоя!
Ну, варта засняць.
Не здолеюць троє
Стан-камель абняць.
Кара-чарапіца,
Галіны—шатры.
Рунее ігліца,
Як жыта ўгары.
На ёй спачывае
Бліскучы прамень—
Усмешка жывая,
Што дарыць ёй дзень.
У кроплях расінак,
Як сонца зірне,
Мільёны іскрынек
Гараць на сасне.
Калі-ж замірае
Падвечар абшар,
На хвоі іграе
Багрысты пажар.
І ўсе яе шаты
І навісі галін
І комель шурпаты—
Рысунак адзін.
Пазірае Міхаська на хвою—
На загнутыя ў кольца сукі—
У прыроды свае мастакі—
На шацёр над яго галавою.
І цікава—сукі і галіны
Больш развіты з адной стараны,

Любяць сонца, відаць, і яны:
К поўдню цягнуцца
з гэтай прычыны.

Тут Міхась адпачывае
Ды любуецца барком
Хвоей і баравіком,
Што „рэкордным“ называе,
І, на белым сеўши моху,
Лічыць ён баравікі—
Штук за стол! Трафей які!
Ды сілкуеца патроху,
А як прыдзе ён дадому,
Ды на сене ляжа спаць,
Лес прадставіца малому,
А ў ваччу грыбы стаяць.





• Сонечная печь •

Іх троє сядзела на гарачым пяску. Пясок, нагрэты сонцам, такі гарачы, што аж у цела пячэ. Дзеци ўжо збудавалі дом і нават пасадзілі сад.

Будаваў найбольш Яшка, дапамагаў яму Тарас, а Ліна насадзіла сад навакол будынка і там цвілі ўжо кветкі.

Будынак высокі, збудавалі з каменчыкаў і палачак. Абсыпалі кругом пяском. Ліна яшчэ і плот врабіла.

— А за плотам луг. Тут пасуцца каровы,— сказала Ліна.— Вось гэта наша карова.

Ліна дастала з скрынчакі вялікага жука-рагача, прывязала яго за нітачку і пусціла на пашу.

Яшка заглянуў праз шчыліну ў сярэдзіну і заяўіў:

— А як-жа мы будзем апальваць наш дом. Няма печы. Трэба разабраць дом і зрабіць печ. Холадна будзе зімою.

— Не трэба разбіраць. Хай яшчэ паставіць трохі. Мне шкада раскідаць,— папрасіла Ліна.

— А я кажу раскідаць трэба! Як-же ты іначай будзеш апальваць?— настойваў Яшка. А Тарас падрыхтаваўся ўжо раскідаць ўсё.

— А я прыдумала! Прыйдумала! Думала... Ала—ала-думала! Ліна пачала падскакваць на адной назе прыпываючы.

— Кажы!— спыталі хлопцы разам. — Скарэй кажы!

Ліна паглядзела на хлопцаў і паказала ім угору. Тыя нічога не разумелі.

— Не разумееце? Наш дом будзем награваць сонцам. Зробім такую печ, каб награвалася ад сонца.

— Як?— спытаў Тарас.

Але Яшка ўжо зразумеў і яму гэта вельмі спадабалася. Толькі як-жа сонца будзе награваць печ? Пачалі ўсе гуртам прыдумліваць. І вырашылі... Трэба дастаць вялікую трубу, паставіць яе насупраць сонца і адзін канец правесці ў дом. Тады яно будзе награваць.

Трубу можна дастаць толькі на будоўлі. На рагу будавалі дом, і дзеци пайшлі туды. Паперадзе ішоў Яшка, за ім Ліна, а потым Тарас.

Падышлі і проста на двор. Там за плотам налэўна можна знайсці што хочаш. А труба канецне знайдзецца.

Зайшлі дзеци на двор. Перад імі дзіўная машина працуе. Доўгая істужка круціца сабе без канца ўгору на колцах. На ту ѹстужку кладуць цагліны, і яны... ідуць ўгору. Так цэлы дзень катаюцца цагліны. А ўгары хтосці забірае іх. А потым з цэглы вырастоць сцены будынка.

Зайздросна стала дзециам—цэгла катаецца, а яны не. Падкраўся ціханька Яшка да істужкі, ускочыў на яе і паехаў ўгору. Глянуў уніз—аж страшна стала. Высока заехаў. Пад ім стаяць малюсенькая перапалоханая

Тарас і Ліна. Яшчэ мацней ухапіўся за істужку Яшка.

Паглядзеў яшчэ раз уніз, а там ужо і яго таварышы таксама паўзуць ўгору. Ліна седзячы едзе, а Тарас спалохаўся: лёг на жывот ды яшчэ і галаву схаваў, каб нічога не бачыць.

І раптам над галавою чуе Яшка:

— Глядзіце, глядзіце, якая цагліна прыехала. Ну, паложым яе!

Мулер з вялікім вусамі падхапіў на руکі Яшку і падняў над ім поўную лапатку вапны. Ён намерваўся абмазваць Яшку вапнаю і палажыць заместа цэглы.

— Яшчэ дзве такія самыя цагліны паўзуць, кладзіце і тыя.

— Дзядзька, не трэба. Мы не цэгla,—залепятаў перапалоханы Тарас.

— Тут толькі цэглу да нас падаюць. Раз падалі і вас, значыцца і вы цэгla,—прамовіў вусаты дзядзька. Рабочыя засмяяліся. Яшка апраўдаўся:

— Нас не падавалі, мы самі залезлі.

— І за гэта трэба вас абмазаць вапнаю. Ну, трymайся! — дзядзька зноў намерываўся лапаткаю.

— Дзядзя, мы шукаем трубу, — загаварыла Ліна.

— Якую трубу?

— Мы таксама пабудавалі дом. І хо-
чам зрабіць, каб сонцам яго награваць.
Для гэтага нам трэба труба. Дык мы
і прыйшли папрасіць...


— А, дык вы таксама будуецце. Ну,
тады іншая справа,—засмяяўся дзядзька,
а за ім усе рабочыя.

— Я, калі вырасту, буду таксама вось
такія сцены мураваць,—заявіў Яшка.

— Маладзец, маладзец. А як цябе
звашаць?

Яшка сказаў сваё імя. Рабочыя яшчэ
трохі пасмяяліся з дзяцей. Тады вусаты
муляр прынёс ім трубу і сказаў:

— Мабыць, ты, Яшка, у іх брыга-



дзір. А тут я. На табе трубу, ды больш не
катаіся на гэтай машине, бо скінешся, дык
заб'ешся. Ну, ідзіце, канчайце ваш дом ра-
біць, а мы свой будзем канчаць. Зараз я вас
спушчу ўніз.

Брыгадзір пасадзіў дзяцей у вялікую же-
лезную скрынку, што езділа на тоўстых

вяроўках, і яны паехалі ўніз.

Хутка ляцела на зямлю жалезная скрынка.
А ўніз іх высадзіў з скрынкі нейкі дзядзька
і загадаў зараз-жа ісці дадому.

Яшка, Тарас і Ліна скоранька пабеглі ра-
біць сонечную печ.

Пераклад з украінскай мовы.

А. АЛЕКСАНДРОВІЧ

Н Р А Й Б У Д У Е М, М О Ц г а р т у е м

Дзе ні станеши,
Дзе ні глянеш—
Вырастаюць рыштаванні.
Вось готовы
Пабудовай
Новы дом шматпавярховы.
У гэтым доме—камбінат:
Тут і сад для дашкалят,
Тут і школа,
З імі тут
І тэхнічны інстытут.
Толькі рань зайграе зычна,
Як дудой, гудком фабрычным—
Выйдуць з хат адным заходам
І бацькі, і дзетвара.
І зліецца гул завода
З гулам школьнага двара.
Праца там і праца тут,
Там і тут адзін маршрут,
Шлях адзін, адны імкненні
Трох вялікіх пакаленняў:

Горда, смела і няспынна
Будаваць сваю краіну.

* * *

Вораг вочы хітра жмурыць,
Злую ён рыхтуе буру,
Падрыхтоўвае напад.
Ён штодня шалёна гэтак
Шчэрцы зубы на Советы,
На совецкі вольны лад.
Мы сябе спакойна чуем,
Край будзем,
Моц гартуем,
Бо ў мароз і ў навальніцу
Большэвіцкія граніцы
Злым набегам стан варожы
У расплох застаць не зможа.
А спрабуюць—будзем біцца.
(Ой, завые пан жалобай!).
Хай живе спакой граніцы,
Наша праца і вучоба!

МЫ З ТАМАРАЙ...

Дзень цалюткі
Звоніць Таня.
Танін голас,
Як званок:
— Мы загадваем
Бінтамі.
Мы—ўрачэбнае
Звяно.
Мы з Тамарай
Ходзім парай,
Санітары
Мы з Тамарай.

Калі здарыцца
Часамі
Што-нібудзь
Такое з вамі,
Хоць, напрыклад,
Паваліцца,—
Дык прыходзце
К нам лячыцца.
Мы на гэта—
Люд вучоны.
Мы з Тамарай
Крыж чырвоны.
Можа вам
Зрабіць прыпаркі?
Ці лякарства
Можа даць?
Мы з Тамарай
Санітаркі—
Гэткіх толькі
Пашукацы!

Санітарам
Не шанцуе:
Ёсць і марля,
Ёсць і ёд.
Аднаго ўсяго
Бракуе—
Хоць-бы хвост
Параніў кот!

А то час
Ідзе дарма,
Сінякоў—
І тых няма!

Хоць-бы ногу
Абадралі,
Ці які-нібудзь
Ушыб!
Але дзе там?
Перасталі
Падаць
Нават малышы.

Ажно раптам—
Ёсць работа.
Санітарам
Падвязло—
Міхасёк
Зваліўся з плота
І папаў
Рукой на шкло.
Санітар!
Бяжы, ратуй—


Хлопцу руку
Забінтуй!
Але з Таняй
Слабавата:
Сэрца тахкае—
Тук-тук!
І вывальваецца
Вата
У яе чамусці
З рук...

Рукі Таніны
Аслаблі...
— Ой, Тамарачка,
Зірні-ж!
Кроў цячэ—
За капляй капля!
І... зароў
Чырвоны крыж.

— Вось, рабята,
Ёд і вата,
Вось і марля
І бінты.

Толькі я
Не вінавата—
Забінтуй,
Тамара, ты!
Цэлы дзень
Ўсе звоніць Таня.
Ўсё пра тое-ж,
Пра адно:
— Мы загадваем
Бінтамі,
Мы—ўрачэбнае
Звяно.
Мы з Тамарай
Ходзім парай,
Санітары
Мы з Тамарай.
Можа вам
Зрабіць
прыпаркі?
Даць лячэбную
Траву?
Мы з Тамарай
Санітаркі:
Тамара—лечыць,
Я... раву!

Пераклад А. Зіміонкі.





ПАД ЗЯМЛЕЮ

Апавяданне В. Баранавых
Малюнкі А. Шахрая

УРЫЎКІ З АПОВЕСЦІ „ПАСТКА“

У аповесці „Пастка“ расказваеца пра хлопчыка Піліпа і яго дзядзьку Цімаха. Піліп—батрачок, ён за хлеб і абяцаныя боты служыць у свайго дзядзькі-кулака.

Аднаро разу Піліп знайшоў у садзе патайны склеп. Ён вельмі зацікавіўся—што ў тым склепе? Але залезці туды не асмеліўся. Каб было смялей, дагаварыўся аб гэтым з комунараўскім піонерам Юзікам і чакаў яго ў вызначаны час у садку.

Ужо змерклася, а дзядзькі Цімаха не было з фэсту. Я вельмі кlapаціўся, хаця-б ён не наехаў пакуль мы паглядзім.

А з Юзікам мы ўмовіліся гэтак: ён прыдзе на цямочку ў садок, а я яго ўжо буду чакаць.

Калі казаў я Юзіку пра ўсё, ён аж мяняўся ў твары. Больш за мяне неяк ні то спалохаўся, ні то хто яго ведае, што з ім. Потым ён сказаў мне:

— Гэта справа канечна... Чаго-ж гэта хто так сабе будзе лазіць у ночы па скляпох?

Цётка ўжо і агонь запаліла, а Юзіка няма. Я сяджу пад вішняю (не пад тою, дзе склеп) і чакаю Юзіка. Ён павінен ісці цераз выган. Мне праста надакучыла яго чакаць.

— Ну, і дзе-ж ён дзеўся?—ах-ах...

— А мо' збаяўся ісці адзін цераз грэблю Тутака-ж, казалі, ваўкі нават праходзяць часамі.

Кошка-рыска прабегла каля мяне ды застанавілася, пазіраючы, чаго я сяджу.

— Каці-каці-каці... — пакацікаў я, але яна як пачула голас—пайшла пад азярод ад мяне.

— Хай ідзе... Там у гэтых кулёх пэўна ёсьць мышы...—думаю я, пазіраючы, куды пайшла кошка-рыска...

— Не... Я больш не буду яго чакаць!—вырашаю і ўздымаюся на ногі. — Я адчыню і палезу адзін. Ог! Хай ведае, што я і не вельмі баюся.

Асцярожна падыходжу пад ту ю вішню і абмацаю ў густой траве кальцо (трава тут большая як дзе!).

Цяжкавата, але я патом з усёю сілаю

уздзіраю дзверцы. Але што-ж мne рабіць? Хто-ж будзе трymаць дзверцы? Яны-ж зачыняцца, калі падлезу пад іх? Цэлы момант думаю, што рабіць і ўрэшце скеміў: распя-разваюся і папружкаю працягваю праз кальцо. Тады зноў прывязаў іх папружкаю за вішню.

— Цяпер не адкінуцца.

Нешта, было, шаснула, калі я магнуўся ды глядзеў у чорную яму. Я страпянуўся, узніяў галаву, натапырыў слых, і—Юзіка не было відаць,

— Хай цяпер сабе і не ідзе...—падумаў я сам сабе ды пачаў мацаць, каб як туды лезці.

На цэлую нагу (як дастаць зверху) стаяла драбіна. Я асцярожна ступіў на драбіну і—раз, два, трох, пяць, сем... злез аж на дно на падлогу.

Зрабілася так неяк, што ў мяне аніякага страху. Стаяў каля драбіны і глянуў уверх—кавалачак неба. І зоры, здаецца, ярчэй на ім мільгаюць. Цэлую хвіліну прастаяў: усё адно як ніколі зорак тых не бачыў. А потым апамятаўся—пачаў хутчэй аглядаць склеп.

Вобмацкам іду каля сцяны, а яна каменная, шурпатая.

— Нешта! Нейкая скрыня ці што?

Мацаю рукою і не ведаю, што гэта. Тады толькі успомніў, што ў мяне ў кішэні, яшчэ ад начлегу, запалкі.

Я, спяшаючыся, дастаў карабок з кішэні, дастаў запалку, і ніяк не магу запаліць: ці то рукі ў мяне дрыжаць, ці то запалка адсырэла? Узяў другую і—шэрг-шэрг—запаліў.

Агонь рынуўся мне ў самыя вочы і я перш быў нічога не ўбачыў, а потым паволі пачаў углядацца і дзіву даўся.

Каля сцен стаяць трох вялікія скрыні, а ў кутку вялікая шафа. Я падышоў да аднай скрыні — парожняя. Але відаць, што ў ёй было жыта: калівы жытнія засталіся на дне. Падышоў да другой—парожняя...

Мая запалка стухла і я запаліў другую. Падыходжу да трэцяй, што з другога боку ад дзвярэй, а там палаўна скрыні гароху.

Тады я падышоў да шафы... Яна зачынена і я думаў, што замкнёна. Я ўзяў за дзверы, дык яны і адчыніліся. За самай шафой, як адчыняў я—нешта забараніла—ту-ту-ту... Я зразумеў: гэта-ж пацук. І ў мяне зноў не было аніякага страху.

А калі зусім шафу адчыніў, убачыў і аслу-пянеў...

Адкуль дзядзька Цімох набраў гэтулькі вінтовак! Поўная шафа адных вінтовак... А знізу жалезныя бутэлькі...

— Нашто яны яму?—прабегла думка, а за ёю другая:—мусіць, каб ваяваць? Дзядзька Цімох хоча вайны... Ён, як тыя буржуі, што пра іх казаў Юзік... Ой, ой!..

Запалка стухла і я пайшоў да дзвярэй. Мяне цяпер апанаваў жах ад гэтых вінтовак. Яны такія сур'ёзныя, маўклівыя і здаецца, каб да іх дакрануўся—стрэляць. І стрэляць усе за адзін раз.

— Ах, ах! Што сабе думаю дзядзька! Я не скажу Юзіку, не, не! Юзік не сцерпіць і каму-небудзь скажа, а дзядзька тады заб'е мяне насмерць! Што сабе думае дзядзька, а-я-я!

Падышоў да драбіны і узніяўся, каб хутчэй, хутчэй вылезці наверх! Неяк знячэўку, калі лез, узніяў галаву і ўбачыў: на куркішках быў каля дзвярэй Казік*). Ён мяне, здаецца, не бачыў: усё прыглюдаўся і нешта трymаў у руцэ.

— Не зачыняй!.. — крыкнуў я яму і мой голас згубіўся, рассыпаўся па склепе. (Я не ведаю, чаму ў мяне быў такі ціхі голас цяпер). Я рынуўся да верху па драбіне і яшчэ раз крыкнуў:

— Не зачыняй...

... Нешта кінулася на галаву і так моцна, што я сцяў зубы. А потым цёмна, цёмна зрабілася. Здаецца, зачыніліся земляныя дзверцы...

... Я расплющыў вочы і аж сумеўся: перада мною стаіць Мішына сястра—Зося. Яна пазірае на мяне, а на вуснах у яе малая ўсмешка.

*) Казік—сын Цімоха.

— Чаму вы,—тут?.. — шавялю я губамі і мой голас вельмі ціхі... Чаму такі ціхі ў мяне голас? Я пазіраю далей вачыма і бачу: гэта-ж я на ложку ў нейкай хаце.

А Зося да мяне:

— Ты прачнуўся... Табе баліць галава?
— А дзе-ж я?—быстра пазіраю на Зосю.
— Не бойся,—кажа да мяне Зося.—Ты—
у нас.

— У вас?..

— Табе не можна гаварыць. Ты хворы. Фельчар сказаў, каб ты не варушыў галавою.

Я цяпер толькі успомніў пра сваю галаву. Я адчуў яе і зразумеў: мая галава ўся абвязана марляй.

— Я хачу піць...—папрасіў я ў Зосі вады.



Яна і не адыходзіла ад ложка, а з століка ўзяла шклянку з вадой.

— Вот як!.. Тутака і вада блізка...—
прайшло праз мае думкі.

Зося падлажыла пад маю патыліцу руку і я напіўся вады. У маймроце ад вады аж павесялела.

— Дзе-ж Юзік, або—Міша? — запытаў я ў Зосі.

А яна паправіла марлю на маёй галаве і тады ўжо сказала:

— Яны былі тут, як ты спаў. І Юзік быў, і Міша і яшчэ былі піонеры. Яны прыдуць... Ты ўесь быў як у агні. У цябе разбіта галава і шмат крыві выцекла. Уесь гарох быў мокры ад крыві, калі нашы знайшли цябе. Ты гаварыў няма-ведама што і кідаўся на ложку. У цябе была гарачка. Вось усё ты гаварыў пра звера. І казаў, што вы пойдзеце з Юзікам па суніцы. Табе-ж можа баліць галава, калі ты гаворыш?

— Не...—адказаў я, — мне толькі ў роце сохне. Калі-ж я вылез з склепа? Як гэта я ўцёк ад Цімаха?

Зося ўсмешку рассыпала па ўсім твары, коўдру падкладае пад мой бок і кажа:

— Каб не Юзік, ты-б і не ўцёк. Цімох цябе шукаў у склепе і не знайшоў. Ён думаў, што ты ўцёк з склепа.

— А дзе-ж Цімох? — перапыняю нашу гаворку,—што ён робіць?

Зося устропянулася ад сваіх думак, глядзіць на мой твар ды кажа далей:

— Дык вось-ж... Ты быў ўесь у гаросе і ён цябе не знайшоў. А Юзік бачыў, як ён шукаў цябе і нам прыбег сказаў. Нашы хлопцы пайшли і стрэлі Цімаха на грэблі. Ён віントуўкі і бомбы, што былі ў шафе, вёз на возе. Ён думаў, што ты ўцёк з склепа і раскажаш усім пра віントуўкі. Ён хацеў іх схаваць. А нашы комунараўцы яго і злавілі.

У мяне аж заблішчалі вочы ад радасці.



— Цётка Зося, Цімох мне і не радня і не дзядзька. Я не хачу ботаў яго на ват і бачыць! Я, цётка Зося — не, не хачу-у...

А яна больш яшчэ смяеца ды кажа:
— Які ты... Канечна не радня! Тваёю раднею нашы піонеры — Юзік, Міша і ўвесь атрад. А Цімох — гэта-ж пастка для цябе. Я-ж кажу: ён, хацеў, каб ты яму дарам працеваў і каб не ведаў пра гэта. І ты трапіў у гэту пастку. Ен-жа — кулак, бандыт. У яго жылі бандыты — ён сам прызнаўся. І віноўкі пакінулі яму. Міліцыя яго забрала і ўсіх іх забралі.

ВЫПІСАЛІ 65 ЭНЗЕМПЛЯРАЎ ЧАСОПІСІ

Вучні Крупскай узорнай ШКМ выпісалі на май месяц 65 экз. часопісі „Іскры Ільіча“.

— „Іскры Ільіча“ — Цікавая і карысная ў нашай школьнай работе часопісі, — гаворыць групавод 1 „А“ групы т. Усціновіч.

У групе тав. Усціновіч кожны месяц перавыконвающа вызначаныя лічбы па выпісцы друку.

Усе вучні на летні адпачынак павінны выпісаць „Іскры Ільіча“.

ГАЛУБІЦКІ.

ПАДПІСВАЙЦЕСЯ НА ОКЦЯБРАЦКУЮ ШТОМЕСЯЧНУЮ Ілюстраваную часопісі „І С К Р Ы І Л Ь І Ч А“

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

На 1 месяц.	30 кап.	На 6 месяцаў	1 руб. 80 кап.
На 3 месяцы	90 .	На 1 год	3 . 60 .

ПАДПІСКУ ЗДАВАЙЦЕ НА ПОШТУ І ПІСЬМАНОСЦАМ

Адрес рэдакцыі і канторы: МЕНСК, КОМСАМОЛЬСКАЯ, 25.

ВЫДАВЕЦТВА ЦК ЛКСМБ „ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА“.


Рэдактар А. ЯКІМОВІЧ

ПРЫГОДЫ З НАСТАҮНІКАМ-ФАШЫСТАМ.

Малюнкі І. М. Калевіча.

56


У школах Германії і друіх буржуазных краін настаўнікі-фашисты здзекующа
з дзяцей рабочых: ставяць іх на калені, мечна б'юць дубовымя лінейкамі.



1. Без „лінейкі“ і „каленкаў“ не можа абыходзіцца настаўнік-фашист.



5. Бяжыць забітажаны настаўнік-фашист пад кран.




2. Не вытрымаў піонер Ганс здзекаў над сабою і сваімі таварышамі...



6. Ды дзе там адмыеш,—толькі горш размазай чарніла.



3. Настаўнік выцягнуў з-за парты сваю чарговую ахвяру.



7. Бачыць фашист-паліцэйскі, дзівіцца: негр, самы сапраўдны негр на яго вуліцы з'явіўся!



4. Але... цэлы паток чарніла мігам спыніць яго брудную работу.



8. — Жыць неграм у Германії забаронена— зароў паліцэйскі, скапіў настаўніка-фашиста за каўнер і пацягнуў у турму.